

ПРАДМОВА

Лінгвагеографічныя даследаванні на Беларусі маюць ужо больш як стагодовую традыцыю. Як вядома, яны былі закладзены адным з першых даследчыкаў мясцовых гаворак, найбуйнейшым мовазнаўцам канца XIX – пачатку XX стагоддзя Я.Ф. Карскім і мелі свой працяг у публікацыях П.А. Бузука. У другой палове XX стагоддзя найбольш грунтоўнае і паслядоўнае дыялекталагічнае і лінгвагеографічнае вывучэнне Беларусі ўвасобілася ў такіх фундаментальных працах айчынных навукоўцаў, як “Дыялекталагічны атлас беларускай мовы” (ДАБМ, 1963), “Лінгвістычнае геаграфіі і групоўка беларускіх гаворак” (ЛГГБГ, 1968, 1969), “Лексічны атлас беларускіх народных гаворак” (ЛАБНГ, у 5 т., 1993–1998).

На жаль, у стварэнні рэгіянальных дыялектных атласаў набыткі айчынных лінгвагеографаў больш сціплія. На Беларусі праводзіліся лінгвагеографічныя даследаванні Тураўшчыны (калектыву навукоўцаў пад кіраўніцтвам А.А. Крывіцкага), Выганаўскага Палесся (Я.Р. Самуйлік), Бярозаўшчыны (Л.В. Леванцэвіч), Пружаншчыны (А.А. Босак). Аднак толькі Л.В. Леванцэвіч і А.А. Босак апубліковалі лінгвістычныя атласы па выніках даследаванняў.

Для нашага лінгвагеографічнага праекта мы вызначылі тэрыторыю паўночна-ўсходній Брэстчыны – рэгіёна на памежжы Панямонія і Палесся. Як вядома, мясцовыя гаворкі знаходзяцца ў зоне міждыялектных контактаў. На поўдзень ад названага рэгіёна праходзіць мяжа паміж асноўным масівам беларускіх гаворак і заходнепалескімі гаворкамі [ЛГГБГ, 1969: карты №71, №75]. А такія рэгіёны, як правіла, уяўляюць асаблівую цікавасць для навукоўцаў і патрабуюць дэталёвага лінгвагеографічнага вывучэння гаворак па максімальна густой сетцы апорных населеных пунктаў. Важна, каб сетка ўключаала ўсе тыя населенныя пункты даследаванай тэрыторыі, у якіх захавалася карэннае насельніцтва. Гэта неабходна перш за ўсё для дакладнага вызначэння характеристу дыялектна-

га ландшафту паўночна-ўсходній Брэстчыны: з'яўляюцца даследаваныя гаворкі самастойнымі моўнымі аўяннінімі ці належаць да іншых дыялектных адзінак, дзе праходзяць межы паміж асобнымі моўнымі з'явамі, якія характар маюць пучкі ізаглос у рэгіёне і інш.

Фармулёўкі пытанняў у праграме (апытальніку) для збору фактычнага матэрыялу ўяўляюць сабою трох тыпі: “Як у вас вымаўляюць... (гаворць)”, “Якія канчаткі (формы) маюць...” і “Як называеца...”. Першы з іх выкарыстоўваецца для ўстанаўлення моўных фактадаў у раздзеле “Фанетыка”, другі – “Марфалогія”, трэці – у раздзеле “Лексіка”. Усяго “Апытальнік для збору матэрыялу па вывучэнні гаворак паўночна-ўсходній Брэстчыны” змяшчае 344 пытанні (фанетыка – 90, марфалогія – 74, лексіка – 180). У выніку навуковай апрацоўкі сабранага фактычнага матэрыялу і наступнай яго ўніфікацыі складзена і падаецца ў Атласе 365 лінгвістычных картаў: 90 фанетычных, 74 марфалагічных, 180 лексічных і 20 ізаглосных, а таксама 1 карта групоўкі гаворак.

Пры збірнні матэрыялаў, як правіла, аўтарыентаваўся на вывучэнне маўлення жыхароў старэйшага пакаленія. Інфарматарамі былі пेраважна жанчыны, што пражылі ў вёсцы ўсё сваё жыццё: тут яны нарадзіліся, выйшлі замуж, не пакідалі надоўга роднай вёскі, нярэдка не маюць агульнай сярэдняй адукацыі.

Фактычны матэрыял для Атласа сабраны асабіста аўтарам у межах абранай сеткі апорных населеных пунктаў, якая ўключае і тыя, што абследаваліся раней па апытальніках “Дыялекталагічнага атласа беларускай мовы” і “Лексічнага атласа беларускіх народных гаворак”. Палявыя даследаванні праведзены на працягу 2006–2007 гг. у 64 населеных пунктах Брэсцкай (Івацэвіцкі, Баранавіцкі, Ляхавіцкі, Пружанскі, Бярозаўскі, Пінскі, Ганцавіцкі раёны), Гродзенскай (Слонімскі і Зэльвенскі раёны) і Мінскай (Клецкі раён) абласцей.

Для запісу матэрыялаў выкарыстана фанетычна транскрыпцыя, рэкамендаваная пры зборы дыялектных фактаў для ДАБМ [гл. ДАБМ, 1963, с. 34–35] з некоторымі нашымі зменамі: вымаўленне свісцячай афрыкаты [дз] і шыпячай афрыкаты [дж] перадаецца на пісьме як [дз], [дж] (а не [z], [ž]); білабіяльны гук [в] абазначаецца як *w*; санорны гук [й] перадаецца літарай *й*; заднезязычны фрыкатыўны гук [г] на пісьме перадаецца як *г*, а графемай *g* абазначана вымаўленне заднезязычнага выбухнога [г].

У адказах на “Аптыальнік...” падкрэсліванне нумара азначае, што ў дадзеным населенім пункце існуе два ці больш варыянтаў адказу.

Такім чынам, лінгвістычныя карты “Атласа гаворак паўночна-ўсходняй Брэстчыны” прысвечаны найбольш важным з’явам моўнай сістэмы гаворак жыхароў паўночна-ўсходняй Брэстчыны.

Аўтар выказвае падзяку навуковаму кіраўніку, загадчыку кафедры беларускага мовазнаўства Беларускага дзяржаўнага педагогічнага ўніверсітэта імя Максіма Танка, кандыдату філалагічных навук, дацэнту Паўлу Міхайлаву за каштоўную дапамогу ў працы над стварэннем гэтага атласа, а таксама ўсім людзям, якія спрыялі выхаду ў свет выдання: Віталю і Аксені Шураўкам, Аляксандру Стэльмаху і ўсёй камандзе сайта *Onliner.by* за разуменне і падтрымку; Алене Талапіле, Антону і Станіславу Калеснікам за давер і спрыянне; Вадзіму Шклярыку за інфармацыйнае забеспеччэнне.

Асаблівая падзяка ўсім тым бабулям, якіх давялося апытаць, усяму таму пакаленню, чыё дзяцінства і маладосць прыпалі на цяжкія ваенныя і пасляваенныя гады. Гэтым людзям аўтар і прысвячае свою працу.